

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет международных отношений
Кафедра международных экономических отношений

Аннотация к дипломной работе

**«Международный трансферт технологий: тенденции развития и
особенности участия в нем Республики Беларусь»**

Минчукова Анастасия Николаевна

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Е. С. Ботеновская

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 85 с., 15 рис., 6 табл., 71 источник, 2 прил.

Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ, ЦЕНТР ТРАНСФЕРТА ТЕХНОЛОГИЙ, БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, БИЗНЕС-АНГЕЛ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ.

Объект исследования – международный трансферт технологий.

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, функционального и динамического анализа, научных абстракций, дедукции и индукции, логически-исторический, графический.

Полученные результаты и их новизна: определение основных тенденций развития международного трансферта технологий, итоги участия Республики Беларусь в трансферте технологий.

Область возможного практического применения: выявление возможностей интенсификации международного трансферта технологий для Республики Беларусь.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

(подпись студента)

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 85 с., 15 мал., 6 табл., 71 крыніца, 2 прыкл.

Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫ ТРАНСФЕРТ ТЭХНАЛОГІЙ, ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, ТРАНСНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КАРПАРАЦЫІ, ЦЭНТР ТРАНСФЕРТУ ТЭХНАЛОГІЙ, БІЗНЕС-ІНКУБАТАР, БІЗНЕС-АНЁЛ, НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫЯ РАСПРАЦОУКІ.

Аб'ект даследавання – міжнародны трансферт тэхналогій.

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, функцыянальнага і дынамічнага аналізу, навуковых абстракцый, дэдукцыі і індукцыі, лагічна-гістарычны, графічны.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначэнне асноўных тэндэнцый развіцця міжнароднага трансферту тэхналогій, вынікі ўдзелу рэспублікі Беларусь у трансферта тэхналогій.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне магчымасцяў інтэнсіфікацыі міжнароднага трансферту тэхналогій для рэспублікі Беларусь.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова – аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

(подпіс студэнта)

ANNOTATION

Degree paper: 85 p., 15 ill., 6 tab., 71 sources, 2 app.

Key words: INTERNATIONAL TRANSFER OF TECHNOLOGY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TECHNOLOGY TRANSFER CENTER, BUSINESS INCUBATOR, BUSINRSS ANGEL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS.

Object of research – international transfer of technology.

Purpose of research: determination of the international transfer of technology, the results of participation of the Republic of Belarus in it.

Research methods: comparative analysis and synthesis, functional and dynamic analysis, scientific abstractions, deduction and induction, graphical.

Obtained results and their novelty: determination of the main trends in the development of the international transfer of technology, the results of the participation of the Republic of Belarus in the transfer of technology.

Area of possible practical application: identification of opportunities for intensification of international technology transfer for the Republic of Belarus.

The author of the work confirms that computational and analytical material presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and other sources are given references to their authors.

Student's signature